

**Стылістычна нейтральныя і стылістычна афарбаваныя
моўныя сродкі
Картка 3
Варыянт 1**

1. Падкрэсліце стылістычна афарбаваныя словы і выразы.

Падарожжа, кветачка, з году ў год, чароўненькі, зараначка, вушы
вянуць, з рук у рукі, асака, бабулечка, крынічанька.

2. Закончыце фармулёўку.

Прамы парадак слоў звычайна захоўваецца ў тэкстах такіх стыляў, як

**3. Падкрэсліце ў тэксце стылістычна афарбаваныя словы і вызначце, у
тэкстах якога стылю яны могуць выкарыстоўвацца. Адказ запішыце.**

Салавей нібыта прапаласкаў халоднаю вадой горлейка, і так хораша
забулькацелі ў ім празрыстыя кропелькі. Пасым пазваніў у маленькі срэбны
званочак, сціх, паслухаў. Закінуў галаву, кутка апусціў яе, і здалося, на
медзяны ліст пасыпаліся тысячы шкляных гарошынак. (Паводле
М.Лужаніна)

**4. Падбярыце да стылістычна нейтральных слоў стылістычна
афарбаваныя і запішыце іх.**

Ціхі -- _____;
мама -- _____;
аб'яднанне -- _____;
ісці -- _____;
крыжэваць -- _____;
недахоп -- _____.

**5. Складзіце і запішыце пісьмо сябру (4 – 5 сказаў), ужываючы
стылістычна афарбаваныя моўныя сродкі (па 4).**

Прозвішча, імя

Адзнака

Картка 3
Варыянт 2

1. Падкрэсліце стылістычна нейтральныя словы і выразы.

Пятнаццаць, домік, стрымаць слова, іней, віламі па вадзе пісана, палац, галованька, цёплы, дзяляга, вецер.

2. Закончыце фармулёўку.

Адваротны парадак слоў звычайна захоўваецца ў тэкстах такіх стыляў, як _____.

3. Падкрэсліце ў тэксце стылістычна сфармаваныя словы і словазлучэнні і вызначце, у тэкстах якога стылю яны могуць выкарыстоўвацца. Адказ запішыце.

Лексічны склад мовы папаўняецца рознымі шляхамі. Найбольш пашыранымі з іх у беларускай мове з'яўляюцца словаўтварэнне і запазычванне. Прамежкавае становішча займае калькаванне – стварэнне новых слоў са свайго моўнага матэрыялу, але на ўзор адпаведнай іншамоўнай лексемы. (Паводле А.Лукашанца)

_____.

4. Падбярыце да стылістычна афарбаваных слоў стылістычна нейтральныя і запішыце іх.

Інтэрпрэтаваць -- _____;
пахкі -- _____;
крапчэнь -- _____;
перамечка -- _____;
чырваната -- _____;
немач -- _____.

5. Складзіце і запішыце вінішаванне матулі (4 – 5 сказаў), ужываючы стылістычна афарбаваныя моўныя сродкі (па 4).

_____.

Прозвішча, імя

Адзнака

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ